

Руку нам грэбуюць падаць:  
Ім простасць разіць вочы,  
Душы не хочуць ў нас прызнаць,  
Бо мы — народ рабочы.

Глядзяць на нас, як на сваіх  
Валоў нямых, бясслоўных:  
Працуй, працуй ды слухай іх,  
Тваіх паноў знароўных.

Сваёй не важся воляй жыць,  
Стлумі свой розум прости:  
Парадкі іхнія судзіць,  
На гэта — не дарос ты!

З дзяцінных дзён аж да труны  
Цярплівасці нас вучаць,  
Спрабуй не слухаць іх — яны  
Без літасці замучаць.

Ў адно змяшаныя з быдлём,  
Мы так жылі адвею,  
Аднак мы хутка зажывём,  
Як следна чалавеку.

Панамі ў свеце будзем мы  
І свой лад пастановім,—  
Насталім толькі ўсе ламы  
І дзюбы кайл\* падновім!

*Прыіск «Пракопьевскій». Зіма 1915 г.*

## У ЧУЖЫНЕ

Думы

Якія жальбы?! Нашто мне плакаць?  
Прад кім, з чаго?  
— Свет людскі крывёю зліты,

\* «Кайла» — начынне накшталт аднадзюбага малатка, каторым рудакопы выкалупываюць і выбіваюць з зямлі патрэбны ім пласт пяску з цяжкаю рудой, каменным вуглем, залатым пяском і г. д.

Цяжкім болем твар парыты,—  
Твар яго!

Ну, што ж, няволя? Няхай, нядоля?  
Сцярплю я сам.  
Там, у вайнे абнятым краі,  
Смерць збірае ураджаі,—  
Косіць там!

Няхай памру я... адзін... ў чужыне...  
— Няхай! гатоў.  
Там, дзе гром, дзе свішчуць кулі,  
Сном апошнім шмат паснулі,  
— Шмат братоў!..

Пакінь жа, сэрца, тужыць аб волі  
Цяпер, пакінь!  
Злійся з горам бедных матак,  
Жонак, дзетак, ніваў, хатак  
Ці загінь.

1915 г., 1 марта

### ЧАЛАВЕЧАЯ КРОЎ

Гэй ты, людская кроў, чалавечая кроў,  
Разліваешся ты па зямліцы.  
Ад пачатку людзей, ад пачатку вякоў,  
Ад граніцы яе да граніцы.

Не шкадуюць цябе, неашчадна ліоць,  
Мэрам ты і не варта нічога,  
Па калені ў табе пасуваюцца, йдуць...  
А куды? — без адказу дарога.

За добро, дзеля зла праліваюць цябе,  
Дзеля крыўды і скрыўджанай прауды,  
Дзеля старых багоў ў маляваным грабе,  
Дзеля новых — нязнаных запрауды.